



НАЦЫЯНАЛНЫ МАСТАЦКІ МУЗЕЙ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



# БЕЛАРУСКАЯ СКУЛЬПТУРА XVII—XVIII стст.

З 27 студзеня па 7 красавіка 2024 г. у выставачым корпусе  
Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь працеуе  
выставка “Беларуская скульптура XVII—XVIII стст.”.  
На ёй экспануецца 90 твораў драўлянай паліхромнай  
скульптуры і дэкаратыўнай разьбы з уласнага збору музея.



Амаль сто гадоў таму, у 1926 г.,  
у каталогу Першай Усебеларускай ма-  
стацкай выставы вядомы вучоны М.Шча-  
каціхін адзначаў: “Адну з найбольш ці-  
кавых і ў той жа час найменш дасле-  
даваных галін мастацтва старадаўніе  
Беларусі складае разбярства з дрэв  
ў розных формах яго і прайвах”. З таго  
часу айчынныя музейныя зборы істот-  
на папоўніліся драўлянай паліхромнай  
скульптурай і дэкаратыўнай разьбой,  
якія актыўна вывучаюцца даследчыкамі  
стараражытнабеларускага мастацтва.

Цэнтральную ролю ў гэтым працэсе  
адыграў Нацыянальны мастацкі музей  
Рэспублікі Беларусь, які дзякуючы сістэ-  
матычнаму правядзенню навуковых экс-  
педыцый на сённяшні дзень валодае най-  
больш значнай калекцыяй у краіне. Асаблі-  
вая заслуга ў зборанні і вывучэнні алтарнай  
скульптуры належыць доктару маста-  
цтвазнаўства Надзеі Фёдарапуне Высоцкай,  
якая стала першым загадчыкам аддзела  
стараражытнабеларускага мастацтва, ство-  
ранага ў музеі 1 студзеня 1980 г. Узбагацілі  
калекцыю і помнікі з буйных даваенных збо-  
раў, у першую чаргу з Беларускага дзяр-  
жаўнага музея і Віленскага беларускага му-  
зея імя Івана Луцкевіча, якія трапілі ў Ма-  
стацкі музей у выніку рэстыгуцыі і пера-  
размеркавання музейных каштоўнасцяў.

Невядомы майстар.  
Уваходныя дзвёры  
царквы Святога Юрыя  
(Георгія). Калія 1690 г.,  
г. Віцебск.

Невядомы  
майстар.  
Апостол Павел.  
Першая  
палова XVII ст.



У экспазіцыі прадстаўлены скульптура і дэкаратыўная разьба, створаныя на працягу першай паловы XVII — канца XVIII ст. У гэты складаны, але таксама вельмі плённы ў гісторыі беларускага мастацтва час, адбывалася актыўнае засваенне і развіццё элементаў еўрапейскай культуры. Менавіта ў XVIII ст. культавая разьбяная скульптура сфарміравалася як значная з'ява ў беларускім мастацтве. Раннім творам, якія адносяцца да перыяду станаўлення стылю барока, уласціва блізкасць да еўрапейскай рэнесанснай пластыкі. Яны харектарызуюцца стрыманасцю, ураўнаважанасцю і некаторай застыласцю рухаў. Сярод гэтага шэрагу выразна вылучаюцца выявы Маці Божай і св. апостала Яна з кампазіцыі “Укрыжаванне з прадстаячымі”, якія паходзяць з касцёла Святога Міхаіла Арханёла г. Навагрудак. Па экспрэсійнасці, дынамічнасці і эмацыйнай выразнасці яны не саступаюць лепшым помнікам скульптуры свайго часу. Да адметных твораў пачатку XVIII ст. адносяцца і выява святога Яна Божага з могілкавай капліцы ў г. п. Вялікая Бераставіца Гродзенскай вобласці.

Варта ўсведамляць, што прадстаўленыя да агляду асобныя скульптуры з'яўляюцца толькі часткай цэлага. Большасць з іх вырабленыя для аздаблення прысценных алтароў, якія мелі агульную мастацкую і сімвалічную праграму. У перыяд барока ў інтэр'ерах храмаў ствараліся ансамблі, якія ўяўляюць сабой сінтэз скульптуры, жывапісу і архітэктуры (пра гэта наведвальнику нагадваюць архіўныя фотаздымкі, размешчаныя ў экспазіцыі). Тым не менш нават пазбаўленыя архітэктурнага контэксту творы захоўваюць мастацкую выразнасць.

У акрэслены перыяд скульптура атрымала шырокое распаўсюджанне і дасягнула росквіту ў асяродку каталіцкага касцёла, а таксама знайшла месца ў аздабленні цэркваў усходнегрыгарыянскіх канфесій. Добра вядома, што ў працяглай царкве ў XVII—XVIII стст. высокага мастацкага ўзроўню дасягнула арнаментальная разьба па дрэве, пра што выразна сведчаць дэталі ў выглядзе картушаў з херувімамі са Свята-Мікіцкай царквы в. Здзітава Жабінкаўскага раёна Брэсцкай вобласці, датаваныя сярэдзінай XVII ст., манументальная Царская вароты і фрагменты дэкаратыўной разьбы іканастаса ў выглядзе “фларышоў” (пышнага кветкавага арнаменту) з царквы Раства Багародзіцы г. п. Шарашова Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці, створаныя ў сярэдзіне XVIII ст., і іншыя творы, прадстаўленыя ў экспазіцыі.

*Невядомы майстар. Фератрон з выявамі Свяціцеля Мікалая і Маці Божай. Сярэдзіна — трэцяя чвэрць XVIII ст.*



*Вывучэннем культавых прадметаў з Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь займаліся прафесар М.С. Кацар, А.К. Лявонава, А.А. Ярашэвіч і іншыя буйныя даследчыкі. Вырашэнне праблемы захавання помнікаў паспрыяла станаўленню рэстаўрацыі драўлянай паліхромнай скульптуры ў Беларусі. Так, рэстаўратары П.Р. Журбей і А.С. Шпунт з 1971 па 1984 г. адреставралі больш за 200 твораў. Праца па выратаванні помнікаў, што нярэдка траплялі ў музей у дрэнным стане, працягваецца і цяпер.*

*Невядомы майстар.  
Маці Божая.  
Апостол Ян.  
Пасля 1746 г.*





**Невядомы  
майстар.  
Святы  
Ян Божы.  
Пачатак  
XVIII ст.**

Помнікі з розных рэгёнаў дэманструюць высокі прафесійны ўзроўень развіцця скульптуры на ўсёй тэрыторыі Беларусі — ад паўднёвага захаду да паўночнага ўсходу. Некаторыя з іх упершыню прадстаўленыя шырокай публіцы. Адным з галоўных адкрыццяў з'яўляецца вялікая скульптурная выява святога Войцеха, створаная гродзенскім майстрам Георгам Цэлем у 1646—1649 гг. для галоўнага алтара касцёла Дабравешчання Найсвяцейшай Дзевы Марыі г. Гродна. У 1967 г. фігура св. Войцеха разам з іншымі гродзенскімі скульптурамі выкарыстоўвалася ў якасці дэкарацыі для фільма “Хрыстос прыязмліўся ў Гародні” (арыгінальная назва “Житие и вознесение Юрася Братчика”) рэжысёра У.Бычкова, знятага па сцэнары У.Караткевіча. У 1994 г. “Фігура святога ў мітры з кучаравай барадой” (назва твора да атрыбуцыі), апаленая, з цалкам страчанай поліхроміяй і істотнай дэструкцыяй драўніны трапіла ў збор Нацыянальнага мастацкага музея. Далейшы лёс іншых скульптур гэтай групы застаецца невядомым.

Упершыню на выставе дэманструеца і манументальная выява святога Амбrozія са Слоніма, створаная напрыканцы XVIII ст. Выразаная з дрэва, яна амаль цалкам пакрытая шэрым манахромным роспісам, які імітуе камень, шторобіць грандыёзнае ўражанне на гледача. Пры гэтым найважнейшыя атрыбуты святога — мітра, як сімвал пастарскай годнасці, і вулей у правай руцэ, пакрыты сусальным золатам, — прыцягваюць асаблівую ўвагу.

Пасля завяршэння працяглай рэстаўрацыі экспануецца Укрыжаванне з Лайрышава. Непасрэдна да выставы была адрестаўрованая скульптура “Святы біскуп Рыма” з касцёла Найсвяцейшай Тройцы г. п. Шарашова Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці. Рэстаўратарам вышэйшай кваліфікацыі А.С.Шпунтом была падрыхтавана скульптура апостала Паўла першай паловы XVII ст. з касцёла Найсвяцейшай Тройцы г. п. Рось Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці.



*Невядомы  
майстар.  
Хрыстос  
уваскрослы.  
Пачатак  
XVIII ст.*

Для многіх твораў былі ўдакладненныя атрыбуцыйныя звесткі. Сярод іх — укрыжаванне першай паловы XVII ст., якое паходзіць з Магілёўскай вобласці, уваходныя дзвёры з царквы Святога Юрыя (Георгія) г. Віцебск, скульптуры Дзева Марыя і апостол Ян з кампазіцыі “Укрыжаванне з прадстаячымі” з Троіцкага касцёла г. п. Шарашова, святы Амбrozій са Слоніма, комплекс скульптур з Магілёўшчыны і інш.

Выстава “Беларуская скульптура XVII—XVIII стст.” па-новаму прадстаўляе наведальнікам істотную частку гісторыка-культурнай і мастацкай спадчыны нашай краіны. Гэты буйны праект з'яўляецца вынікам працяглай працы па збірannі, рэстаўрацыі і вывучэнні надзвычай рэпрэзентатyнай калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь.

*Станіслаў ЧАВУС,  
куратар выставы, вядучы навуковы супрацоўнік  
аддзела старажытна беларускага мастацтва  
Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь*

*Рэдакцыя часопіса ўдзячная генеральному дырэктару  
Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь,  
кандыдату мастацтвазнаўства,  
дацэнту Ганне КОНАНАВАЙ  
за арганізацыю падрыхтоўкі матэрыялу.*

*Фота Аляксея Камкова.*